



Мэты ўстойлівага развіцця



25 верасня 2015 года дзяржавы — члены ААН прынялі парадак дня ў галіне ўстойлівага развіцця да 2030 года. Яна змяшчае шэраг мэтаў, накіраваных на ліквідацыю галечы, захаванне рэсурсаў планеты і забеспячэнне дабрабыту для ўсіх. Кожная з 17 мэтаў змяшчае шэраг паказчыкаў, якія павінны быць дасягнуты на працягу 15 гадоў. Для дасягнення мэтаў у галіне ўстойлівага развіцця неабходныя сумесныя намаганні ўрадаў, прыватнага сектара, грамадзянскай супольнасці і жыхароў зямлі.

Нацыянальны пералік паказчыкаў Мэт устойлівага развіцця

Мэта 9: Стварэнне ўстойлівай інфраструктуры, садзейнічанне ўсёахопнай і ўстойлівай індустрыялізацыі і інавацыях.

Задача 9.с.

Істотна пашырыць доступ да інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій і імкнуцца да забеспячэння ўсеагульнага і недарагога доступу да Інтэрнэту ў найменш развітых краінах да 2020 года.

Індыкатар

9.с.1. Доля насельніцтва, ахопленнага мабільнымі сеткамі, у разбіўцы па тэхналогіях

Мэта 17: Умацаванне сродкаў ажыццяўлення і актывізацыя працы ў рамках глабальнага партнёрства ў інтарэсах устойлівага развіцця

Задача 17.6. Пашыраць супрацоўніцтва па лініі поўнач-поўдзень і Поўдзень-Поўдзень, а таксама трохбаковае рэгіянальнае і міжнароднае супрацоўніцтва ў галінах навукі, тэхнікі і інавацый і доступ да адпаведных дасягненняў; актывізаваць абмен ведамі на ўзаемна ўзгодненых умовах, у тым ліку дзякуючы паляпшэнню каардынацыі паміж існуючымі механізмамі, у прыватнасці на ўзроўні арганізацыі Аб'яднаных Нацый, а таксама з дапамогай глабальнага механізму садзейнічання перадачы тэхналогій

Індыкатар

17.6.1. Колькасць стацыянарных абанентаў шырокапалоснага Інтэрнэту ў разбіўцы па хуткасці

Задача 17.8. Забяспечыць да 2017 года поўнамаштабнае функцыянаванне банка тэхналогій і механізму развіцця навукі, тэхналогій і інавацый у інтарэсах найменш развітых краін і пашырыць выкарыстанне высокаэфектыўных тэхналогій, у прыватнасці інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій

Індыкатар

17.8.1. Доля насельніцтва, які карыстаецца Інтэрнэтам

Source URL: <https://www.mpt.gov.by/mety-ustoylivaga-razviccya>